

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Інстытут гісторыі
ПОЛАЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ПОЛАЦК У ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ ЕЎРОПЫ

*Матэрыялы Міжнароднай
навуковай канферэнцыі
(Полацк, 22–23 мая 2012 г.)*



Мінск
«Беларуская навука»
2012

С. А. Шыдлоўскі, Полацкі дзяржсауны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (г. Наваполацк)

Полацкія сюжэты ў «заходнярусай» версіі гісторыі Беларусі М. В. Каяловіча

На працягу развіцця айчыннай гістарыяграфіі бачанне ролі Полацка ў беларускіх дзяржаватворчых і этнакультурных працэсах не аднойчы змянялася і працягвае змяняцца ў наш час. У розных гістарыясофскіх схемах беларускага нацыятаўварэння месца Полацка або трактуецца як цэнтральнае, або значна рэдукуюцца. Наколькі ўпłyвае на амплітуду гэтых ваганняў фактар накаплення новых гістарычных фактаў, а таксама абнаўленне метадалагічных падыходаў? Ці заўсёды прычыны падобных змен ляжаць у полі навукі? Адказ на гэтыя пытанні вымагае спецыяльнага даследавання. Мэта дадзенага артыкула больш сціплая – прасачыць полацкія сюжэты ў працы М. В. Каяловіча «Чтения по истории западной России» (1864).

Пад тэрмінам «Заходняя Расія» М. В. Каяловіч разумее тэрыторыю «Белай Русі, Маларосіі і Літвы». Беларусаў гісторык лічыць нашчадкамі крывічоў і дрыгавічоў. «Галоўным горадам беларускага племені» ён называе Полацк [1, с. 62]. Гісторык падкрэслівае сепаратысцкую лінію палітыкі полацкіх князёў у дачыненні Кіева. Ён лічыць, што тэндэнцыя адасаблення Полацка ад іншых усходнеславянскіх цэнтраў прасочваецца ўжо пры Рагвалодзе, якога ён называе князем «неизвестного происхождения» [1, с. 62]. Як піша гісторык, «особенно надоедлив был русским князям и долго был памятен ... Всеслав Брячиславич» [1, с. 63]. М. В. Каяловіч выказвае шкадаванне, што сілавыя акцыі ў дачыненні да Полацка, у тым ліку і высылкі Ізяславічаў у Візантому, не «образумили» полацкіх валадароў. М. В. Каяловіч не падзяляе рамантычных захапленняў некаторых рускіх славянафілаў полацкай даунінай і яс героямі. Ён скептычна і з выразным рэсентыментам ставіцца да магічнай рэпутацыі «князя-ваўкалака», – «язва на челе» Усяслава Чарадзея, як піша гісторык, была верагодна «белорусским колтуном» [1, с. 63].

М. В. Каяловіч знаходзіць арыгінальнае тлумачэнне сепаратызму полацкіх князёў. На думку гісторыка, ваенная актыўнасць Полацкага княства тлумачыцца слабай заселенасцю абшараў Полаччыны. Менавіта таму эканоміка Полацка засноўвалася на захопе рабоў і засяленні імі крывіцкіх зямель. Па звестках М. В. Каяловіча, Мінск быў цалкам заселены рабамі. Падобная стратэгія прывяла да стварэння кшталту пірацкай дзяржавы. Аўтар наракае: «даже нужды своей православной церкви полоцкие князья задумывали иногда удовлетворять посредством грабежа» [1, с. 63]. Аднак у Полацкай зямлі было шмат і агульнага з княствамі астатній Русі: напрыклад, шанаванне св. Барыса і Глеба [1, с. 64]. Гісторык, намагаючыся быць аб'ектыўным, згадвае і пазітыўныя з яго пункту гледжання моманты полацкай гісторыі. Так, ён лічыць, што палаchanе ўнеслі

пэўны ўклад у фарміраванне рускай культуры, дзякуючы ў першую чаргу дзейнасці св. Параскеві і св. Еўфрасіні. М. В. Каяловіч высока ацэньваў таксама і дзейнасць палацкага веча і пазнейшыя традыцыі грамадской самаарганізацыі палачан, якія дазвалялі ім паспяхова канкурыраваць у гандлёвых аперацыях з замежнымі купцамі і доўга супраціўляцца царкоўнай уніі [1, с. 34].

Па перакананні М. В. Каяловіча, Палацк страчвае сваё палітычнае значэнне яшчэ да мангола-татарскага нашэсця на Кіеўскую Русь [1, с. 69]. Згубная, на думку гісторыка, палітыка Ізяславічаў прывяла да раздробнення княства і падпарадкавання яго зямель у першай чвэрці XIII ст. смаленскім князям. Па звестках гісторыка, ужо ў другой палове XII ст. працэсы культурнай дыфузіі паміж літоўскімі і палацкімі землямі значна прасунуліся. Як прыклад узаемаўплываў М. В. Каяловіч прыводзіць начныя рэйды палачан, якія, нібыта, былі ні чым іншым як «войной літоўскім спосабам» [1, с. 64]. Яшчэ адным аргументам на карысць «літоўска-палацкай» дыфузіі ён лічыць наяўнасць палацкіх апорных пунктаў Герцыке і Куkenойс у Ніжнім Падзвінні: «в начале XIII века ... какой-то полоцкий князь Владимир не только спокоен со стороны Литвы, но имеет по Двине ниже Динабурга русские колонии, нередко действовавшие заодно с литвинами в борьбе с ливонскими немцами...» [1, с. 64]. Да часоў Міндоўга М. В. Каяловіч адносіць першыя спробы «основания литовской государственности в Новгородке литовском и даже в Полоцке» [1, с. 75, 79]. Татара-мангольская нашэсце, на думку гісторыка, паспрыяла далейшаму збліженню палацкіх і літоўскіх зямель.

Пры разглядзе гісторыі «западнай России» часоў існавання ВКЛ і Рэчы Паспалітай М. В. Каяловіч больш не звяртаецца да дэтальнага разгляду палацкай даўніны, згадваючы Палацк ускосна ў кантэксце больш широкіх падзеяў. Так, разглядаючы хаду Лівонской вайны, гісторык выказвае меркаванне, што жорсткая палітыка цара Івана IV аказала дэмаралізуючы эффект на пра-
заслаўнае насельніцтва занятых рускімі войскамі рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку і Палацка [1, с. 156]. Аднак падкрэслівае, што палацкае дваранства салідарна выступала супраць праекта польскага караля С. Баторыя па запрашенні ў Палацк езуітаў [1, с. 183]. Апошні палацкі эпізод, які фігуруе ў гісторыі «захоўній Расіі» М. В. Каяловіча, звязаны з увядзеннем царкоўнай уніі і дзейнасцю грэка-каталіцкага еінскапа І. Кунцэвіча [1, с. 203–204].

Гісторык канстатуе страту беларусамі за часамі Рэчы Паспалітай свайго «вышэйшага класу», як прыклад прыводзіцца інструкцыя паноў Палацкага земводства паслам на сейм, каб тыя змагаліся супраць планаў паслаблення прыгону [1, с. 279]. М. В. Каяловіч таксама наракае на тое, што беларускі просты народ у адрозненне ад украінцаў пазбыўся волі да супраціву. У той жа час следчык у цэлым пазітыўна ацэньвае ўтварэнне літоўскай дзяржавы і ўваход у яе склад рускіх тэрыторый. Аднак адзіная логіка, якая вяла як да ўзнікнення

ВКЛ, так і да маргіналізацыі ролі праваслаўных усходнеславянскіх эліт у гэтай дзяржаве гісторыкам не прасочваецца або ігнаруеца. Хаця М. В. Каяловіч і прызнае значны ўплыў усходнеславянскіх цывілізацыйных інстытутаў на фарміраванне ВКЛ, але абмяжоўваецца пры гэтым простай канстатацияй факту, без удакладнення механізмаў дадзенага ўзаемадзеяння. М. В. Каяловіч не ўхвалеяе сепаратызм усходнеславянскіх зямель у складзе ВКЛ. Так, ён крытычна ставіцца да паўстання полацкага князя Андрэя Альгердавіча супраць свайго брата Ягайлы. Гісторык, выкарыстоўваючы звесткі сярэднявечных польскіх крыніц, спасылаецца на тое, што Андрэй Полацкі ўцягнуў у канфлікт Лівонскі орден і жорстка паводзіў сябе з мірнымі жыхарамі [1, с. 114]. У той жа час дзеянні Ягайлы ў дадзеным эпізодзе знаходзяцца па-за крытыкай даследчыка.

Чаму для М. В. Каяловіча больш пажаданым цэнтрам аб'яднання «заходнія рускіх» зямель бачылася Літва, а не Полацкая зямля? Барацьба за гэтую ролю выразна прысутнічае ў айчыннай гісторыі. Яе эпізодамі з'яўляліся паўстанні Андрэя Альгердавіча і Свідрыгайлы, падтрыманыя праваслаўнымі феадаламі. Аднак у трактоўцы М. В. Каяловіча дадзеныя сюжэты ізноў жа выглядаюць прыкрым інцыдэнтам. Аднак менавіта следствам паражэння праваслаўных партый у гэтай барацьбе і з'явілася страта ўсходнеславянскімі элітамі свайго ўплыву, што ўрэшце і вяло да яе паланізацыі і акаталічвання.

Бачанне беларускай гісторыі заставалася ў працы М. В. Каяловіча «Чтения по истории западной России» фрагментарным і супярэчлівым. У адносінах да гісторыі Полацка ў пэўных эпізодах М. В. Каяловіч некрытычна наследуе стэрэатыпы польскамоўнай сярэднявечнай гістарыяграфіі. Даследчыка найбольш цікавілі працэсы, якія былі звязаны з кансалідацыяй усходнеславянскіх зямель. Полацкая гісторыя – маргінальны сюжэт для М. В. Каяловіча. Гісторыя полацкай дзяржаўнасці і яе вытворнае – мінуўшчына беларускіх зямель – палягалі ў разуменні М. В. Каяловіча на перыферыі справы «збірання зямель рускіх». Гісторык лічыў, што аслабленне і ранне палітычнае раздробленне Полацкай зямлі мела становічае значэнне, бо ўскосна спрыяла ўзвышэнню Літвы і стварэнню ВКЛ [1, с. 64]. Існаванне незалежнай самадастатковай Полацкай зямлі бачыцца М. В. Каяловічу прыклад перашкодай на шляху гістарычнага прагрэсу, важней вяхой на якім ён лічыў ўтварэнне «руска-літоўскай» дзяржавы. У гэтай «узыходзіўшай лініі гістарычнага развіцця» ад Кіеўскай Русі праз ВКЛ да Расійскай імперыі няма месца сепаратызму Полацка, а пазней – беларусаў.

Разам з тым гісторык заставаўся патрыётам «малой радзімы», шанаваў прости народ і этнаграфічныя асаблівасці сялянскай культуры, дазваляў сабе крытыку расійскага ўраду – аднак ізноў жа з пазіцыі «агульнарускай карысці». Аналіз гістарыясофскіх схем М. В. Каяловіча сведчыць аб тым, што стэрэатып аб фундаментальным месцы полацкай ідзялаземы ў «заходнія рускай» версіі беларускай гісторыі не з'яўляецца абсолютна слушным.

Літаратура

1. Коялович, М. И. Чтения по истории западной России / М. И. Коялович. – Минск: БелЭн, 2006. – 480 с.

Резюме

С. О. Шидловский

Полоцкие сюжеты в «западнорусской» версии истории Беларуси М. О. Кояловича

Место Полоцка в процессах государственного строительства на землях белорусов в научных трудах различных исторических школ или трактуется как центральное, или значительно редуцируется. В статье поднимаются следующие вопросы: насколько влияет на данную историографическую тенденцию фактор накопления новых исторических фактов и источников, а также изменения в методологических подходах; всегда ли причины подобных изменений лежат в поле науки. Цель статьи – рассмотреть частный аспект данных вопросов — полоцкие сюжеты в работе М. О. Кояловича «Чтения по истории западной России» (1864).

Summary

S. O. Shidlovsky

Polotsk plots in «the West-Russian» version of history of Belarus by M. O. Koyalovich

A place of Polotsk in the process of nation-building in the lands of the Belarusians in scientific works of different historical schools treated as a central or significantly reduced. The article raises the following questions: how much affect this historiographical trend factor in the accumulation of new facts and historical sources, as well as changes in methodological approaches, there are always reasons for these changes lie in the field of science. Purpose of the article — to consider the particular aspect of these issues — Polotsk stories in M. O. Koyalovich «Readings on the history of western Russia» (1864).